

самапомач

Беларуская
Военрэспубліка
Гасцялагарчая
Часопісъ

самапомач

РД.

Год I.

Вільня, Кастрычнік 1932 г.

№ 1.

Хай злыдні над намі
скрыючую зубамі,
Любі сваю ніву, свой
край,
І, колкі ёсьць слы,
да самай малы
Ары, барапуй,
засявай!..
ЯНКА КУПАЛА.



Усе вялікія па-
дзеі нафодаў і ўсе цы-
вілізацыі былі ство-
раныя дабравольнымі
стафаньнямі аб'ядна-
ных людзей... самапо-
мачу

Джордж РЭССЭЛЬ.
(Ірляндзе).



38331

24/236

ЗЪМЕСТ № 1.

	бач.		бач.
1. Dumka i slova, čynam stańcisia!	1	6. Міжнароднае Свята Ашчаднасьці	5
2. Kudoj iści?	2	7. Найнавейшыя рэформы ў сэдоўніцтве.	6
3. Для бліжн x	2	8. Не прапусьце зімавое воркі	7
4. Z апошнich padziejaў	4	9. Чыгтасьць рух і паветра	8
5. Siła kooperacyi ū cyfrach	5	10. Haspadarčaja chronika	8

Да іэтата нумару далучаецца адсыльны блянкет П.К.О. (blankiet nadawczy P.K.O.) № 180 485 (глядзі на 8-ай бач. „Коžny pracytaj“).

ВІЕŁARUSKAJA ДВЕСЕДА.

Беларуская абэцэда.

A, a — А, а.
B, b — Б, б.
C, c — Ц, ц.
Ć, ć — ЦЬ, цъ.
Č, č — Ч, ч.
D, d — Д, д.
E, e — Э, э.
F, f — Ф, ф.
G, g — Г, г.
H, h — Г, г.
Ch, ch — Х, х.

I, i — І, і.
J, j — Ї, ѹ.
K, k — К, к.
L, l — ЛЬ, лъ.
Ł, ł — Л, л.
M, m — М, м.
N, n — Н, н.
Ń, ń — НЬ, нъ.
O, o — О, о.
P, p — П, п.
R, r — Р, р.

S, s — С, с.
Ś, ś — СЬ, съ.
S, š — Ш, ш.
T, t — Т, т.
U, u — У, у.
Ū, ū — ў, ѿ.
V, v — В, в.
Y, y — Ы, ы.
Z, z — З, з.
Ž, ž — Ж, ж.
Ź, ź — ЗЬ, зъ.

Чытайце!

Пашырайце!

Выпісвайце!

„САМАПОМАЧ“

Беларуская коопэратыўна-гаспадарчая часопісъ.

Выходзіць раз у месяц

Падпісная плата з перасылкай выносіць:

На год	3.— зл.
На паўгода	1.75 "
На 3 месяцы	1. "
Заграніцу — ўдвай даражэй.	

Чынным беларускім культурна-фрасьветным афіянізацыям, іры выпісвані на юд адразу — на палавіну таней.

Цана асобнага нумару 40 грашоў.

Цана абвестак паводле ўмовы.

Гроши на «Самапомач» пасылаць (глядзі на бачыне 8-ай) на чекавае коёто у П.К.О. (Konto czekowe P.K.O.) № 180 485.

Пісьмы і ўсякую карэспандэнцыю перасылаць на адres:

Redakcyja „Samapomač“, Vilnia, Połackaja vul 4—10
(Wilno, Połocka 4—10).

Рэдакцыя адчынена ў аўторкі і пятніцы ад 9-ай да 11-ай гадз. дня.

—SAMAPOMAĆ—

BIEŁARUSKAJA KOOPERATYŪNA-HASPADARČAJA ČASOPIS

Adres redakcyi i administracyi: Vilnia, Połackaja vul. 4 — 10,

Hod I.

Vilnia, Kastrycnik 1932 h.

Nr. 1

Dumka i słova, čynam stańcisia!

Cicha... Baćcie: štos varušycca,
Štos paüstaci choča;
Pieražytaś bniecca, krušycca,
Novy švit Šapoča.

JANKA KUPAŁA.

Małaja iskračka zdolna raspalić najbolšy pažar; z drabniutkaha jak mak ziarniaci vyraſtajuć lasy-puščy; prad dumkaj praūdy i viery ūstupaje stal, ahoń i ūsiakaja ziamnaja siła; a słova... Słova z vusnaū paeta-praroka roū-naznačna prarocvju — žycia abo śmierci ce-łych narodaū. Niaźbitaja heta praūdal!

I naš biełaruski narodny prarok, J. Ku-pała, u słowach vyšej pryviedzienych, prad 20-ćma ūžo z lišnim hadami, pradbačyū i apa-vieściū „Śvitańie“ našaha narodnaha žycia, kaniec „pieražytaśi“ i „šopat“, „novaha šitu“...

I sapraudy, jak-ža šmat zmianiłasia na biełaruskim poli za hetych apošnich 20 hod časul! Kolki i jakija zmieny na nivie palityčnaj, hramadzkaj, kulturna - praśvietnaj, relihijnaj!...

Ađno tolki adzinaje pole, adziny zahon-čyk publičnaj biełarskaj pracy staić u nas dzirvanom dahetul: niama nikoha na zapuščanaj nivie pracy haspadarčaj. Nad hetaj niükaj „Śvitańie“ jšče nie nastupiła, tut jaščę „cicha“, tut ciemra, u katoraj vobmackam tolki sapraudy „štos varušycca, štos paüstaci choča“...

Paüstanie?..

Voś pytańie, ab jakoje ražbivalisia dahetul najlepszyja našy pažadańi. Bo-ž usiakaja tryvałaja praca, usiaki pačyn ludzki na ziamli muścić mieć padstavy haspadarčyja. I sučasna-je haspadarčaje lichalečcie, jakoje daviało bie-łarskuji vioski prosta da žabračaj torby, u značnaj miery pahłyblajecca imienna dzieła taho. što naša haspadarčaje žycio dahetul viadziecca pastaraśviečku, vobmackam i ū adzi-nočku.

Zdavałasia-b mo' niekamu, što sama bia-da i ciarpieńi ludzkija navučać nas „žyc na świecie“. U narmalnych časach i varunkach, kali-b rovień kultury biełarskich narodnych masaū byū na naležnaj vyšyni, takoje žjavišča sapraudy mahło-b nastupić. U nas adnak dzie-jeccia naadvarot; u nas biada nia vučyć, a tol-

ki zažaniaje ludziej u zababonnaje padzia-mielle. Ađ hetaha ciažar žycia jašče pavalič-vajecca. I tak u kruhavuju...

Ciažkaje pałažeńiel Ale, kali zvažyć usio, što ū haspadarčym sensie ū nas robicca, — a na dalšu metu ū pozityūna-haspadarčym sensie nia robicca ū nas siańnia ničoha, — dyk sapraudy dzivicca tolki treba, jak śmieje chto i padumać navat, kab bylo jnačaj. To-ž jak švet-śvietam, ničoha samo saboj nia ro-bicca: jakim-ža pravam tady chacieli-b my mieć vyniatak i to imienna ū žyci haspadar-čym, jakoje siahońnia jakraz pakazałasia ba-daj najciažejšym i da paznańnia, a symbolš—da pakiravańnia?

Školy štohod vykidajuć sotni i tysiąc młodzii: kolki hetaj moladzi maje siakoje-ta-koje choć-by pryhatavańnie da haspadarčaha žycia, u katoraje, volaj ci niavolaj, a ūsioru-ua ūciahnienaj być muśić? A što-ž havaryć ab „šeraj masie“?..

I jak paśla ūsiaho hetaha možna jšče dzivicca, što ū našym haspadarčym žyci ūsio — „z ruk von?“ — Prosta treba skazać, što bylo-b niedarečnaściu, kali-b bylo lepš. Pryroda adnak niedarečnaściu nia cierpić, korygu-je (papraūlaje) ich, a nia raz i zlosna mścicca. Bolšaj-ža niedarečnaści jak čakać, kab niechta prysou i darmu budavaū nam dabrabyt, chiba i być nia moža. A ū nas jana jość. I zatym tak niezajzdrosnaje naša haspadarčaje žycio.

Što-ž tady rabić?

Najvažniejszaj badaj — nie kaniešna sa-mowlaj — pryčnaj našaj hality siańnia jość toje, što my sami stajom voddal haspadarčaha žycia i zhary byccam adkazvajemsia ad uča-ścia ū vyhodach hetaha žycia na svoj-ža ra-chunak. Pakul adnak hetaha nia staniecca, pa-kul nie rašymsia haspadaryć sami, datul bu-dziem nie haspadarami, ale tolki kutnikami, batrakami,

Na hetkuju spravu patrebny adnak kapitały: materyjalnyja i duchovyja. Nie sakret, jak ciažka ciapier z hrašmi, ale ludziej — duchovy kapitał — mieć možna davoli. Ich treba tolki sabrać, parazumiecca z imi, rastlumačyć, vyklikać u ich zrazumieńie spravy i *dobruju volu*. A tady znojucca i srodkи materyjalnyja.

Časopiś našu „Samapomač“ zakładajem z tej pieradusim metaj, kab zrabić sprobu pa-znachodzić u Zach. Bielarusi i paviazać z saboj dremlučyja ū adzinoctvie siły, jakija nia stracili jšče zdolnaści dumać pahaspadarsku i pavodle hetaha pastupać. Kličam da hetaha ūsich. Mocna vierym, što takija adzinki ū nas jość i jany adkliknucca, bo-ž heta narodny abaviazak kožnaha śviedamaha bielarusa-hramdianina. Supolna musim radzicca, supolna pracavać i supolna adzin ad druhoħa vučycsa.

Dalšaj metaj „Samapomačy“ jość haspadarčaje ūśviedamleńie šyrejšych narodnych masaū, pieradusim viaskovych, i pašyreńnie siarod ich znajomaści haspadarča-ziemlarobskoj techniki.

Patreba takoj pracy ūsimi adčuvala-sia ūžo ad źmat hadoū. Pačynajem jaje ciapier. Samoha zapačatkavańia adnak jašče nie chapaje: treba ū pačataj pracy *vytryvać*. Nicnto ū adzinočku na heta niazdolny, ale *su-polnymi siłami*, choć-by i najmienšymi, ale *vy-tryalymi*, dakanać možna źmat. Bo-ž i kapli vady prabivajuć hranitny kamień.

Pačynajem naša vydaviectva ū čas najwy-šejsaha napružeńia ū nas haspadarčaha kryzysu. Skazaū niechta adnak, što najlepszyja pačyny ludzkija rodziacca a hadzinie dyanaccat. Kab-ža i naš pačyn byu pačatkam lepšaj

Kudoj iści?

U papiaredniaj staćci byla naznačana me-ta, da katoraj majem iści: padniaćcie na ūlasnyja nohi bielaruskaj narodnej haspadarki. Tut koratka zatrymajmasia nad pytańiem: kudoju, jakimi šlachami treba da hetaj mety jści.

Kab adkazać na heta pytańie, treba zra-zumieć hałaūniejšyja pryčyny, jakija daviali da nieaplaňaści najvažniejšy naš varstat pracy, ziemlarobstva.

Kruhom siańnia havorycca ab h zv. haspadarčym kryzysie; h. zn., što ūsiakaja amal ludzkaja praca, kožny ludzki haspadarski pačyn mienš ciapier apłacvajecca, čym apłacvaušia dahetul. Z usich adnak vidaū ludzkoj pracy najbolš paciarpieļa ad kryzysu i da siahońnia cierpić ziemlarobstva (sielskaja haspadarka). Dziela taho adnak, što ziemlarobstva žjaūlajecca asnaūnoj składowaj sučastkaj ahulna-narodnej haspadarki i z jaho biespasiaredna, a tymbołs pasiaredna žyvie najbolšaja čać ludziej na świecie (na Bielarusi bolš 90 pracañtaū!), dyk jasna, što pakul ziemlarobski stan nia stanie na nohi, datul i ūsio inšaje budzie nia dalej hranicy žycia i... śmierci. Slovam, ahulnaja paprava nie nastanie raniej papravy ū ziemlarobstwie. Heta siahońnia ahulna pryznajecca

doli dy spoūniu mnohaletniu dumku-mryju ab padniaćci na svaje nohi bielaruskaj narodnej haspadarki!

Spoūnim heta, kali patrapim być družny-mi i vytryvalymi.

RED.

Я. Косаўскі:

(1)

Для бліжніх.

Драма ў 4-ох дзеяx.

(З украінскай на беларускую мову
тлумачыла Г. Ш.).

ДЗЕЙНЫЯ АСОБЫ:

МАРЫСЯ ВАРЦІХА, каля 40 гадоў.

МАКСІМ, другі ейны мужык.

АЛЯКСЕЙ, дзяцюк | Марысіны дзеци ад першага
СЫЦЯПАНКА . . . | мужыка.

ЯНКА

АХРЭМ, дзядуля, каля 70 гадоў.

НАСЬЦЯ, ягоная ўнучка, дзеўка.

ТРАХІМ, Ахрэмай паробак, стары, крыху глухаваты.

ГАЛАВАТЫ, воўт.

ЗЬМІТРОК, ягоны сын, дзяцюк, апрануты па
гарадзкому.

ЯНКЕЛЬ, карчмар, 50 гадоў.

РАДЗЮК, селянін, 50 гадоў.

РЫГОР, дзяцюк, Аляксеյ таварыш. Хлапцы, дзеў-
чаты, дрываескі ў лесе, сяляне.

Д З Е Я I.

(У Марысі ў хаце. Абстаноўка небагатая.
На стале ляжаць зложаныя кніжкі).

ЗЬЯВА I.

Марыся (сядзіць ля вакна і прадве):
Не дарма кажуць, што як чалавек у мала-

дых гадох не бядуе, дык на старшыя гора зазнае. Пражыла я з сваім Іванам у дабры і згодзе. Усе людзі зайдзіравалі, як мы жылі ў дастатках і любові. Ды згінуў на вайнэ. Колькі я ўжо сълёз выліла ды колькі гора без яго зазнала. Горка было самой з дзеткамі ды цяпер яшчэ цяжэй з гэтым п'яніцай. І нашто я съвет сабе вязала? Дзе маё вочы былі?... I людзі, адны радзілі, а другія адражывалі, а дзядзька Ахрэм дагэтуль гневаецца. I ўсё мне здаецца, што Іван з тамтага съвету мяне праклінае... Ой, ня трэба было мне гэтага замужства, ня трэba. Ды што-ж, — калі гляну, бывала, на ту ю дробную дробязь, што я пачну з імі ў съвеце?... Аляксей ужо большы, ды нейкі слабаваты ўдаўся. Цэлы дзень над тымі кніжкамі сядзеў-бы. Ні сілы ў яго, ні здароўя. А гаспадара трэба! Яшчэ каб мужык быў, як другі, і дзеци яго за бацьку мелі-б і людзі шанавалі-б. А так... Да работы ніякай ня возьмецца, а цэлы Божы дзень у карчме куты выцірае. Яшчэ нячыстая мяне пад'юдзіла палавіну гаспадаркі апісаць. Мая яна. Думаю, хай сабе, хто захоча працеваць на чужых дзеяx? А тут табе й помач. Як гляну на садок, што ня-бошчык загадаваў, дык сълёзы за горла ду-

i z hetaha pavinien býć vyvad, što pierš za ūsio treba ratavač ziemlarobstva, bo ū hetym jośc pačatak haspadarčaha dabrabytu dla kožnaha čałavieka.

Što-ž takoje tady stałasia, što ziemlarobstva raptam nia tolki samo pierastała apłacvacca, ale paciahnuła za saboj da nieapłatnasci i ūsio inšaje?—Budzie heta jasnym, kali ūciamic sabie, čym było ziemlarobstva prad 100 choć-by hadami i jak jano ražvivalasia da siahońniašnaha dnia.

Haspadar-ziemlarob tych dalokich časoū vyrablaū u siabie doma ūsio, što tolki ū haspadarcy patrebavaū, a znača — „i chleba i da chleba“: nia tolki ūsiakuju ježu, ale i vopratku (tkaniny-samadzieły, skury), abutak, ūsiakuju haspadarskuju snaśc, słowam — ūsio. Čaho ū haspadarcy było nadbytak, možna było lohka pradać susiedu i biez pierakupšyka atrymać za pradanaje hetulki, kolki sam susied płaciū...

Z časam adnak, kali pačau ražvivacca promysiel, stała i ziemlarobstva napadablivaca da jaho, stała cikavicca nia tolki samoj vytvorčaścija, ale i zbytam (pradažaj). Sprava ū tym, što zdalniejšja ziemlaroby vyrachavali, što i im, padobna jak i fabrykantam, vyhadnij ahraničycce: adnym — da pradukavańia chlebavinaū, druhim — da hadavańia skaciny na miasa, trecim — na małako i h. d. Zrazumieła, što hetkaja masavaja adnastaronnaja vytvorčaśc mahla dobra apłacicca tolki tady, kali jana dobra pradavalasia. Dziela hetaha i da brabyt ziemlaroba pierastaū zaležyć ad uradžaju ci nieūradžaju, a ūsioceła zavis na susiom nieūlavimych dla raściarušanaha ziemlaroba

kaprysach rynku: usio pačalo zaležyć ad taho, kolki hrošaj dastanie na rynku ziemlarob za svaje produkty i kolki musić sam płacić za produkty fabryčnyja.

Hetak apynuūsia ziemlarob u klašach h. zv. hrašovaj haspadarki, datarnavanaj da žycia fabryčnaha. Ziemlarobstva adnak, jakoje ad samoha pačatku ūžo nie mahlo sabrać ii adno miejsca hetulki hrašeji, jak heta zmahli rabić fabryki, ad hrašovaj haspadarki pačalo padupudać, až u našyja dni amal pierastała i isnavać jak žyciąz dolny varstat pracy. Dabili ziemlarobstva: 1. niaūmieśc ci niemahčy maśc masavaha vyrabu adnastajnych produktaū (tavaraū), 2. niepryhatavanaś sa mych ziemlarobaū da samadziejnaha zbytu svaich-ža vytvoraū (tavaraū) i 3. biazmierny łączuh pryvatnych, niezaūsiody sumlennych pierakupšykaū, jakija addzialajuć vytvorcu ad spažyūca i biaruc za svajo pasiarednictva vysokija, najčaściej nieapraūdanyja baryšy.

Skasavać hetyja try prycyny i byt ziemlaroba biazumoūna palepšycca.

Chto-ž da hetaha adnak voźmiecca, a ūziaūssia — zrobic?

Nichto inšy, jak tolki sam-ža zacikaūleny naš bielaruski sielanin-ziemlarob. Treba tolki, kab heta zacikaūlenie bylo pakiravana na naležnyja tory: na śviedamaśc sily ū hurcie, u hramadzie. Paadzinočny čałaviek moža jšče padymać techniku vytvorčaści ū ziemlarobstvie, ale klapacicca ab naležnym zbycie, a hetym sa mym i ab apłatnasci ūsiej ziemlarobskej vytvorčaści paasobny čałaviek nia moža: jon na heta za słaby i da taho — jon rynku nia znaje.

Ab usim hetym musić paklapacicca hurt,

shač. Marneē jagonaj praca... Piač ſod spnyň ū mane džydźka Achrém ad zamujstva, a dyki ne paslухala... Mine ūcē njaboščyk Iwan stančvičca prad vachyma i pytae, nashsto ja skryyudzila džycei... O, daruy mine, Gospadze!

ЗЬЯВА 2.

(Уваходвіць Радзюк).

Радзюк: Слава Богу!

Марыся: Слава на векі!

Радзюк: Адна ū hače? Пэўna мужчыны паехалі ū leś. Bachu sъled z panadворка.

Марыся: Дзе tam u leś. Яно tręba bylo-b i ū leś, nema čym tapińc u pechy. Paweź kryxu zbožža ū mesta. Žyid padaū za dojg. Nabräu, nabräu p'yanica ū ja, a ja ničoga nia wedała. Cjadaye.

Радзюк (сядзе): Нашто-ž vyamu tak pawaialece? Dýj Aļaksiej užo ū gadox.

Марыся: Što ja zrablio, susedze? Sama zaviniła, što ūvyla p'yanicu na gospadarku. Zdawalaśc mine, što rablio dobra. Gospadarka jakia byla, dyk byla, ale ūcē patrabowała gospadara, dy ūn wosy jak gospadaryc... Perad ludzimie mine stydna. Spachatku ja xvaliła, abmanowała ludzey, dy ludzi ne sъlypyja, pabacylī, pazonali.

„Вось Марыся выйшла“ — гаварылі i гавораць. Яшča na niaščasycce palavínu gospadarki zapisala. Haçela vyamu niúku dačy, gēnu, pad lesem. Ale ūpērsja: „як твае dzeči padrastuńc, ja ū poli pampirač nia budu“. — I paslухala. Цяпер толькі muchusia i dakařao sъbe za swaich džycei.

Радзюк: А прауда, a gdze-ž dzeči?

Марыся: Aļaksiej gdzescь na dworze, ci moža pайшоū куды, Syczpanka paexaū z im u mesta, a наймалodshy ū školę.

Радзюк: Vy Aļaksœja ažanil-b. Moža ūn, jak aženica, vózme ū rukî staroga, ne dazvole tak ruyinavačc pracy.

Марыся: Dyi ūn i tak, jak moža, staraecka. A žanic ūjago... ab gztym ja ūšča nia dumała. Dyi jak u xatu bračy żonku? Na tačku bядu?! Ja ūj sama ne haçela-b. Ješča džykačač Bogu, što ūn razumny dyi cjarpliwy ūdaūsja, zaūsedy ūtupińcвойchymu. Nia xocha swarki ū hače, dyk mane ūwaga. Dobræ džicya, ale bednae praz mane. Ūn moža praz tuya gryzynu ūzdarouj nia mae. Dyi ūt kazačy, prys takich dastatka...

Радзюк: Škada mine vas, Marysya, z džetkami. A Maksimu, vidačy, ničoga ne pa-

hramada, arhanizacyja samych-ža ziemlarobaū. Tam bo tolki tvorycca takaja siła, jakoj nielha kupyć ni za jakija hrošy, a jakaja budavała i budeje narodnaje bahaćie ūsich kulturnych narodaū na świecie. Hetu siłu ludzkomu dabrawolna arhanizavanamu hurtu daje duch samapomačy, apiertaj na vyprabavanych asnovach kooperacyi. Na kooperatyūnaj samapomačy budavalii zraby svaje samabytnaści ūsie narody naviejšych časaū, na hetaj-ža samapomačy muśi apiercisia i naš Narod biełaruskı.

Słowam, na pastařlenaje spačatku pytańie, kudoju jści?—možam i musim adkazać, što pojedziem šlacham kooperatyūnaj samapomačy.

Ab tym, jak kooperatyūnuj samapomač u ziemlarobstwie zastasavać, pahavorym u nastupnym numary „Samapomačy“.

A. K.

Z apošnich padziejaū.

Dla cełaści i dapaūnieńia vyšejskazana ha treba skazać słoū paru i ab apošnich biełarskich padziejach u Vilni, jakija byli robleny z metaj ažyćciovič naša hashadarčaje žycio ū Zach. Bełarusi i jakija ūkosna daviali da sarhanizavańia našaha vydaviectva.

Dumka ab sarhanizavańi biełarskaha haspadarčaha žycia, praūda, doūha nie znachodziła svajho ždziejśnieńia; jana adnak ni na chvilinu nia schodziła z paradku dnia ūsich dumajučych biełarsuā. Hetak, miž inšym, apynułasia jana viasnoj 1931 h. na paradku dnia i ū vuziejšym kružku vilenskaj biełarskaj moładzi, što pakončyla vyšejšya škoły

можа. Ён gatoў swoju palavínu pрадаць, ды гдзесь заваліца пад лаву.

Марыся: Ой, гэтага-ž я найбольш i баюся. У людзей сусём iначай. Узяць Biliočka: i da džiącej prýkhinuć, akuratny, shanue žonku i džiącej. Nixto i ne padumaűby, što gэta drugi муж. A мой usē adnym zbyvaе: „я на tvaik džiącej pracańca nя буду“. — Вось sianyňa ūstaў rana: „я паеду ū mesta“, — kaja. Pýtańca, chago, a mne ūjo susezdí raney szakalí, što Jankiel padaў yago za doûg, a ja ūdaю, što níčoga nя знаю. Kaja, što pavyaze pрадавańca zbožjaka. A tut xlópcy išče perad sъvietam troxí abmalačil dы paſtavil ū kamory. Kínułasja ja na yago i kajku: „Nя dam aní zaryniači. Napíu ū jyda, a cýper z majo dы maik džiącej polia xléb budzesh pрадavańca... Nedačakanье tvaē!“ Uspakojućsja ёn, užo ne paedze. Vyjšaū na dwor, a my z Aliaksseem radzimś, što rabic̄. Žyid pamalu zagaspaldarycza na palove gospadarki. „Nyahay vyezec̄, — kaja Aliakssei, — my z xlébam išče nejak domo sábe radu. — I pавež. I lumaecze, što na gэтыm budze kanec̄?

Радзюк: Вы прыкажэце jydu, kab bolš ymu ū doûg ne даваў.

i apynuūšysia siarod svaich-ža masaū, svaje pa-znańi i siły chacieļa zastasavać na praktycy. Była da dyspozycyi dobrą vola, była viera, byli ludzkija siły, nie chapała hrašeji i... žyciovaha daznańia, praktyki. Praca adnak była pačata z dobrą viera, što na haspadarčym poli ūdasca zlućy usio, što ū Vilni jość biełarskaje i žyvoje. Adbylisia z hetaj metaj nie-kalki konferencyjaū, jakija, na žal, pakazali i pierakanali, što namiečanym šlacham „lučeńia“ i „hadžeńia“ daloka jsci nielha. Jašce ničoha nia bylo zroblena, a tut užo pasypaliśia rachunki supracoūnictva: hety choča adno, heny — druhoje, usie razam chacieli-b čaho i dobracha, ale z miejsca ani ruš. Treba bylo vybrany šlach pakinuć.

Inačaj sprava pradstaviłasia na vioscy. Sarhanizanyja za leta i zimu 1931 h. para dziesiatkoū publičnych referataū ab kooperatyūnaj samapomačy na biełarskaj vioscy znajšli družny i spahadny vodklik. Kudy tolki zdaryłasia dabryć i rastlumačyć ludziam, čaho možna ū hurcie dapracavacca, usiudy bylo adno žadańie, „kab-ža hetak i ū nasl“ Heta navielo nas na dumku, što kali nie ūdałosia „dahavarycca“ i „zlućy“, dyk nielha nie paprabawać tuju-ž rabotu ładzić ūnizu, z samych-ža miajscoū, samatužna.

My na hetu pracu rašyliśia i kličam da jaje ūsich. Chto-ž mima taho z nami nia poj-dzie, adno prosim — nam nie pieraskadžaći..

Da hetkaj pracy treba ūsyiedamić nie dziesiatki, aleсотni i tysiačy našych viosak i miastečak. Treba vyklikać zacikauleńie i zrazumieńie ahulnaje. Žyvym słowam hetaha zrabić nielha, bo heta pieravyšaje siły čałavie-

Марыся: Ня слухае, я ūjo kazala.

Радзюк: А як Ahrэм? Níčoga вам не парадзіć!

Марыся: Ды гдзе tam. Zagnevaućsja išče ad tago času, jak ja vychodzila zamuj. Ne haçela yago pasluchańca, dyk cýper u vochy yamu stydna glynucy.

Радзюк: A... nя vedaю, ci prauda, ci ne, chuy... tak, mae džiąčaty gavoračy sábe, što was Aliakssei štosc na xutar zamyslye, da Ahrémavai unuchki.

Марыся: Gétaga nя vedaou. Zdaecza, što ёn tudy navaat ne pakazvaecza. Dы gđze-b yago na takoe bagačtva haçeli.

Радзюк: Nя знаю, chuy tak. Dы daj yamu, Boža! Tam ёscy na chym jyycz. I Nasycia níčoga sábe džiąčyna.

Марыся: Haçela-b yago addańca u prýmy. Ale, kálí-b u takoe maysca... Nýkhai-bы ne gľadzej ū takou býdnoutu.. Bось nýdaūna kličkaū paliczyant nýscy padatak. Plaći, a chym?!-Uznoū tréba budze jyycz travoy.

Радзюк (ustae): Ну, pasядzeū troxí, pайду ūjo.

Марыся: Pasядzece! A zaraz Maksim z mesta nad'eđze. Moža vy yago jak slavam i napomniče.

Siła kooperacyi i cyfrach.

Pavodle statystyčnych ablicheńia, u 1928 h. na celiom ſwiecie było 368.003 kooperatyvaŭ zlúčanych u sajuzy. Hetyja kooperatyvy abymali ū sabie 74.800 291 slobraў (ludziej).

U Polščy ū kancy 1929 h. było ūsiaho 17.476 kooperatyvaŭ, ale abjadnanych u sajuzach — tolki 11.239.

Hetyja kooperatyvy u Polščy byli abjadnanya u 21 revizyjnych sajuzach, z čaho było: polskich — 11, ukraińskich — 1, niemieckich — 5, žyduškikh — 3 i rasiejskich — 1.

Ułasna majemaść (pai i fondy) usi. h kooperatyvaŭ u Polščy za 1928 h. abliciasia na 153.738.000 zł, a aščadnaściovja úklady ū kooperatyvach za toj ū čas abliciasla na 212.472 000 zł. Samyja ž kooperatyvy vydali pazyak za 1928 h. 300.992 000 zł.

Z pavyžaha widać, jakimi sumami varočaje abjadnanaja kooperacyja naroda. Nielha nie zaūvažyć pryhetym, što ūsie kooperatyvy pracuju nie ūadzinočku, ale zlúčanyja ū nacyjanalnyja sajuzu: palaki — u polskija, ukraincy — ū ukrainskija, niemcy — ū niemieckija i h.d.

Dla dabra samych-ža siabie treba kab i bielaruškija kooperatyvy na blukalisia paadzinočku, a pastaralisa čymchutcej arhənizavač svoj ułasny Sajuz bielaruškikh kooperatyvaў.

ka. U pomač hetamu patrebna słova drukavnaje: knižka, hazeta. „Samapomač“ budzie hetamu słužyć u pieršuji čarhu.

Kamu „dana piaro“, uspamažy nas svajej radaj pišmienna. Chto maje mahčymaść, žbiary choć pa kolki hrašoū ad susiedziau na naša vydaviectva.

A Vy, Pavažanyja čytačy i šeryja pracau-niki na vioscy, prymiecie našy dumki za svaje i niasiecie ich ad chaty da chaty, ad vioski da vioski. Usiudy viaścicie, što dabrabyt naš u nas-ža samych.

Adzin z 5-cioch.

Радзюк: Я да Аляксея. Можа-б ён заўтра памог мне каля машины. Малаціць хачу.

ЗЬЯВА 3.

Янкель (уваходзіць): Памажы Божа!

Радзюк: А вось і Янкель! Што-ж нам новага скажа.

Янкель: А гдзе-ж ваш Максім, Марыся?

Марыся: Нашто вам Максім?

Янкель: Маю да яго інтэрас.

Марыся: Скажэце мне, гэта ўсё роўна.

Янкель: Не, мне гаспадара трэба.

Марыся (в власцяյ): Ой, зрабіў ты, Янкель, з яго гаспадара. Бадай-жа ты са сваімі бахурамі так дагаспадарыўся, як ён гаспадарыць. Ты думаеш, што я заўсёды з дзяцьmi буду на п'яніцу і на цябе працацаць?

Янкель: Ну, вы, Марыся, ня злуйцеся! Калі-б вы далі камусь свою працу, дык вы не дамагаліся-б? Я маю дзяцей. Я й так яшчэ добры, што так доўга чакаю.

Марыся: Дык, я-ж нічога. Кожны чалавек мае права жыць. Мне на што ты яму даеш на павер. Ты-ж знаеш, які з яго гаспадар?

Міжнароднае Свята Aшчаднасьці

(На дзень 31 кастрычніка).

У 1924 годзе 31 кастрычніка, у Мілане (Італія) першы раз было арганізавана няведамае да таго часу Свята Aшчаднасьці. Думка гэта адразу знашла прызнаньне і ў іншых народаў. Дзеля таго сьвятаванье само з году ў гэд паширалася ўсё на дальшыя і дальшыя краі, так што сягоныня дзень 31-га кастрычніка лічыцца ўжо Міжнародным Святым Aшчаднасьці. З гэтае прычыны і сёлета ўесь культурны съвет прыгатавляеца да дня 31-га кастрычніка, як Свята Aшчаднасьці, каб яго належна адсвяткаваць.

У чым-жа тады значэньне гэтага Свята, а ўласціва — значэньне самой ашчаднасьці, як для паасобнага чалавека, так асабліва для жыцьця цэланароднага, а нават — сусьеветнага?

Чым для падтрыманьня жыцьця расьціны ёсьць сок, для жыватвора — кроў, для ўсяго жывога — сонца і цяплю; тым для гаспадарчага жыцьця зьяўляюцца засoby матэрыяльныя, капітал, будзь ён у форме грошаў, ці якіх іншых прадукцыйных сродкаў.

Да Сусьеветнай вайны такіх сродкаў было паддастакам. Вайна аднак ня толькі праглынула гэтая запасы, але падкасіла здольнасць вытвараньня іх на шмат гадоў наперад.

Гэткім парадкам пасълявæнная сусьеветная гаспадарка апынулася быццам птушка з падрэзанымі крыльямі: ўсё бачыць, ўсё

Янкель: А чаму-ж я не магу даваць? У мяне ўсе роўныя. Я Максіма знаю, дык і даю.

Марыся (устае): Слухай, Янкель! Сяньня ён павёз збожжа ў места на сплату доўгу. Але гэта апошні раз! Разумееш?! — Больш, каб ты мне не дапамінаўся аніякіх даўгоў!

Янкель: Хіба-ж я вас за доўг чапаю, або прашу каб бралі на павер? Але свайго я ўсё-ж не дарую.

Марыся (на ражае, у яе ў руках нож): Ой, недачаканьне тваё, каб табе дасталася праца майго бацькі!

Янкель: Ну, я сам не патрабую, але людзі могуць забраць. А гроши ўсе адноўкавыя.

Марыся: А ты, жыдзюга! — Каб ты да рана не даждаў: Ты йшчэ будзеш у маея хаче ў вочы наругацца? — Марш мне з хаты! (бяжыць з ножам за Янкелем, які ўцікае з хаты. На дзварэ чуваць браханьне сабак).

Янкель: Ну, ну, бабачым!

(Далей будзе).



разумее, хоча лящець, а ня можа. Пры гэткіх вось варунках съятлайшыя людзі паказалі на новую крыніцу багацьця і растлумачылі съвету, што растрочаныя і змарнаваныя вайной матэрыяльныя запасы можна адбудаваць толькі пры помачы ашчаднасьці, якая вучыць жыць ня толькі сягоныняшнім днём, але так-жа прадугледжываць будучыню і паводле гэтага паступаць.

Ашчаднасьцю прыватнаю забясьпечываюць сабе будучыню паасобныя людзі, я ашчаднасьць агульная здолына сабраць вялікія сумы, якія могуць ажыцьцёвіць усе віды гаспадарчага жыцьця. Асабліва-ж цэннай ёсьць ашчаднасьць для коопэратыўнага пачынання: дзякуючы ёй дробныя земляробы становяцца ўласнікамі вялікіх прамысловых прадпрыемстваў, работнікі атрымоўвуюць працу і заработка, а ўсе разам перастаюць быць слабымі і незараднымі.

Гэта, а таксама і моральную выпраўку найшырэйшых масаў маючы на ўвесь, італьянская праваднікі ашчаднасьцёвага руху прад 9-цю гадамі аб'явілі дзень 31-га кастрычніка як Свята Ашчаднасьці. Дзень гэты пастановлена пасля па ўсім съвеце штогоду выкарыстовываць на тое, каб найшырэйшыя народныя масы абзнаёміць з мэтамі і заданнямі ашчаднасьці.

Мы, беларусы, ня маем сягонынямагчы-
масці склікаць многалічныя народныя сходы, каб тлумачыць і радзіць аб істоце і спосабах ашчаднасьці. Гэта ня знача аднак, каб ашчаднасьць для нас ня мела значэння. Наадварот, яна ня толькі мае для нас значэнне, але яна мае ў нас і будучыню. Треба толькі крыху ўсьведамленыя. Прыгледзьмось-ж да гэтага бліжэй.

Што разумее наш чалавек пад словамі ашчаднасьць? — Звычайна, — адкладанье

„на чорную гадзінку“ лішній капейкі. Тымчасам сапраўдная ашчаднасьць далёка не агранічваецца гэткім, большым ці меншым, але заўсяды пагалоўным, агульным адкладаннем грашэй; яна сягае далёка глыбей у чалавека, быццам у ягонае нутро. Ашчаднасьць, апрача грашовай маемасці чалавека і цэлага грамадзянства, забірае ў сябе так-жа ягоную працу і ягоны час. Дзеля гэтага ня ёсьць праўдзівым ашчаднікам той, хто копціцца для самой толькі залатоўкі, як такой, але способамі сваёй гаспадаркі даказвае найбольшую растратнасьць: кепска арабляе зямлю, позніца з працамі, выстаўляе свой інвэнтар на псуцьцё і згубу і г. д.

Таксама ня ёсьць ашчаднікам, хто наракае на безрабоцьце, а ў восеніні і зімовыя доўгія вечары праводзіць час на пустых гутарках і гульнях, або лянуеца днём паправіць дарогі, раскапаць і прачысьціць равы, каб сцякала непатрэбная вада, або пакідае дзіравымі стрэхі, праз катарыя засякае і гніе цэлы будынак. Праўдзівы ашчаднік усяго гэтага ўнікае і таму гаспадарка яму „вядзеца“.

Як бачым, ня трэба канешна нават мець адразу грашэй, каб быць ашчадным, але ашчаднасьць да грашэй сама даводзіць.

Ніхто, дзеля гэтага, ад ашчаднасьці адмовіцца ня съмее. Ашчаднасьць падносіць адзінкі і цэлыя народы, а заграніцай кажуць, што: „народы, якія ня ўмеюць працеваць і ашчаджаць, мусіць зьнікнуць з твару зямлі“.

Беларусы — народ працоўны. Недарабіліся мы аднак дагэтуль нікай большай маемасці, бо — прызнаймося! — ня ўмеем ашчаджаць. Ашчаджайма-ж хоць ад сягоныня, а ашчаднасьць, спалучаная з працевітасцю, забясьпечыць нам будучыню і асабістую і ўсенародную!

Кн.

Сельская гаспадарка. Найнавейшыя рэформы ў садоўніцтве.

Неспакойны людзкі дух, будучы „бітым“ падчас сяньняшняга крызысу ў адным мейсцы, шукае нагароды ў мейсцы другім. Неплатнасьць польнай і жывёлагадаўлянай гаспадаркі зварачвае ўвагу лепшых гаспадароў у бок агародніцтва і садоўніцтва і абгэтым сяньня поўна гутарак у фаховых кніжках і газетах.

Варта прыгледзіцца да гэтага і нам.

Згодны ўсе сяньня, што замала дагэтуль занілася ў нас значэнне гародніны: апрача капусты, бацьвіння, часам — морхвы, нічога іншага на стале нашага вяскоўца дагэтуль нельга было спаткаць. Тымчасам вельмі лёгка галаваць значна больш спажыўнай гарод-

ніны, як шальбабон (фасолю), памідоры, каліфіоры і інш., пад якія прыгодна амаль кожная зямля, з выняткам хіба толькі сыпучых пясковікі і жвіру.

На асаблівую ўвагу заслугоўве садоўніцтва, якое за апошнія 30 гадоў зрабіла вялікія поступы, асабліва ў Англіі, Амерыцы, Даніі і Швэцыі. Гэты поступ датыча перадусім падбору садовых дрэўцаў і способу іхніга саджэння.

Дагэтуль, як ведама, за лепшыя ўважаюцца дрэўцы старэйшыя — прынамсі 4—5 гадоў — і вышэйшыя; ямы пад веснавое саджэнне капаліцца ўвесені, а пад вясенініе —

вясной. Разъмеры такой ямы былі вялікі і зямля калі карэнняў пакідалася пульхнай.

Сягоныя погляды на ўсё гэта зымніліся. Сягоныя кажуць, што садзіць дрэўцы трэба толькі маладыя, двух, найвышэй — трохгадовыя. Ямы пад новасаджанае дрэўца ка- паюцца цяпер прад самым саджэннем, а разъмер гэтае ямы разрахаваны так, каб у ёй маглі зымасціца толькі карэні дрэўца. Трэба высыцерагаца закопывання саджаных дрэўцаў за глыбака. Затое трэба старанна і цесна ўбіваць зямлю калі карэнняў. Знаўцы паказваюць, што дрэўца пры ўсякім перасаджываньні перажывае тоесамае, што жывы арганізм чалавека ці нейкай жывёлы — пры опэрацыі: паслья опэрацыі патрэбны добры (цесны) бандаж, а паслья перасаджываньня — цеснае ўбіванье зямлі кругом.

Справа абразанья карэнняў пры перасаджываньні прадстаўляеца гэтак: на вельмі добрых глебах і пры аднагадовых ушчэпах можна карэніні амаль сусём абразаць. Але бесіпачнай ёсьць здволіца абразаньнем карэнняў толькі тады, калі яны пакалечаны, або калі некаторы з іх так доўгі, што дзеля яго трэба было-б капаць сумысьля вельмі шырокую яму: у такіх разох можна съмела гэткія карэніні сусём абразаць, а рэшту — пакідаць цэлымі, або абразаць да паловы — ўсё роўна. Цеснае ўбіванье зямлі калі карэнняў заўсяды астaeцца правілам.

Што да абрэзыванья каронаў ушчэпу, дык тут справа крышку іншая і кіравацца трэба гэтымі правіламі:

а) пры маладых, найвышэй трывадовых ніскапенных (30—50 см.) ушчэпах, саджаных вясной, карона прырэзываецца пры самым саджэніні, а пры гэтакіх самых ушчэпах, але саджаных увосені, прырэзыванье кароны адбываецца ў найбліжэйшую вясну;

б) пры старых высокапенных ушчэпах трэба ўстрymацца ад адначаснага з перасаджываньнем прыразанья і прырэзываць толькі цераз год паслья перасаджываньня.

Кароны старых садовых дрэваў мусіць быць таксама час ад часу прырэзываны, каб лягчэйшы быў доступ туды съвітла і цяплі: ад гэтага залежа мноства завязяў, а таксама вялікасць, смак і выгляд самой садовіны (яблыка ці йгрушкі). Толькі з прырэзываньнем кароны старых дрэваў трэба быць яшчэ больш асьцярожным, чым з прырэзываньнем кароны ў ушчэпаў і кіравацца гэтымі правіламі:

1. нельга праводзіць прырэзыванье, як толькі пачнецца кружэнье сокаў у дрэве (м-ц травень);

2. лепш выразаць за мала, чым за шмат;

3. у першую чаргу вырезаюцца сукі сухія, пакалечаныя, узаемна пакрыжаваныя, або такія, якія растуць проці кірунку ўсіх сукоў, а знача — усярэдзіну кароны;

Не прапусьцеце Зімавое воркі.

Да найважнейшых працаў у полі ўвосені належыць бязумоўна зімавая, а ўласціва — перадзімавая ворка.

Вартасць і значэнне зімавое воркі тлумачыцца тым, што яна быццам адчыняе зямлю на дзеянье марозу і гэткім чынам папраўляе яе будову (структуру), уклад, сапсuty за вясну і лета. Чым дакладней пранікне мароз у баразніную ськібу, тым лепш.

Зямля паслья лета, асабліва-ж у полі, где былі збажжавіны, астaeцца вельмі зьбітай. Яе трэба абавязкава зрабіць крупчатай, з малымі дробочкамі. Робіцца гэта пры правідовым араньні — барапаваньні. Але і мароз мае туу добрую старану, што сам, бяз людзкой помачы, глебу дробіць.

Дзеля гэтага ўсё незасеенае поле трэба на зіму ўзараць і пакінуць у вострай баразніне, каб мароз мог лёгка пранікнуць баразніную ськібу. Пры незаараным полі марозу ў зямлю дастацца вельмі трудна; трудна таксама дастацца яму і ў зааранае поле, калі яно паслья яшчэ забаранавана. Трэба дзеля гэтага памятаць, што прад зімой барапаваць поля ня можна. Ёсьць гэта адзіны выпадак, калі зааранае поле не барапавана: ува ўсіх іншых выпадках зааранае поле трэба зараз-жа барапаваць, калі яно толькі не за мокрае (ня мажыцца на зубах барапаны).

Другой асаблівасцю вясенняй воркі ёсьць тое, што яе можна праводзіць (араць) нават пры дажджы.

Апрача таго ўсё незасеенае поле трэба на зіму заараць і дзеля таго, каб вясной не падымашь ужо ральлі плугам. У праціўным выпадку засевам пагражаете небяспека сухамені (засухі): покуль зямля асядзе, ральля ня можа карыстацца запасамі зімавой вады ў сподзе зямлі і або слаба толькі разъвіваецца, або і сусём гіне.

Словам, ўсё незасеенае поле мусіць быць на зіму заараным, але незабаранаваным.

К. Гаралашнік.

4. атожалы, частыя пры сълівах і вішнях, вырезаюцца ад самага галоўнага кораня дрэва, на каторым яны растуць.

Выразанье праводзіцца вострым наожом або пілкай; сълед посьле пілкі трэба выгладзіць наожом і замазаць агароднай ма- сцяці, смалой ці алеем.

Гэтулькі што да садаводзкай тэхнікі, Аплачальнісць яе будзе залежыць аднак ад сарганізаціі зябесіпачэння рынку збыту на вырабленую садовіну.

Але гэта справа ўжо іншая.

B. P.



Чыстасьць, рух і паветра.

Ніколі ня можна забывацца, аб тым, што жывёла патрабуе, апрача корму і пойлы, таксама быць чыстай, мець магчымасьць руху і доступ чыстага паветра.

Важным гэта ёсьць заўсёды. З тым аднак мамэнтам, як жывёла замыкаецца ў хлеў на зімаванье, важнасьць гэтага правіла ўзрастает ў некалькі разоў, бо ўлетку, пакуль жывёла мае магчымасьць вольнага руху на дворы (на пасьбішчы і інш.), яна сама сябе чысьціць, ужывае вольнага руху і чыстага паветра.

Калі-ж жывёліну запіраюць у хлеў, найчасьцей — малы, цёмны, вільготны, смуродлівы, — гэта жывёліна раптам апыняеца быццам у вастрозе і то ў вастрозе благім: руху няма, паветра труючае, а чыстасьць?

Як усё гэта ўплывае на здароўе жывёлы, нятрудна сабе прадставіць. Трэба толькі адкінуць непраўдзівы пагляд, што быццам жывёла заўсяды больш адпорная супроць усякіх хваробаў, чымся чалавек. Гэткае паняцце з ґрунту фальшывае, бо свойская (хатняя, ручная) жывёла незраўнана больш чуткая на ўсякія хваробы, чымся жывёла дзікая, а нават — і сам чалавек.

Самая толькі нястача руху ў жывёлы праз зіму прыводзіць да таго, што гэта жывёла навясну „забываеца“ хадзіць. А што-ж гаварыць на выпадак, калі да гэтага ўшчэдалучыцца нястача чыстага паветра, бруд і г.д.

Усё гэта забівае жывёлу, бо абніжае стан ейнага здароўя. А які стан здароўя жывёлы, гэткая з яе і карысьць. Напр. кепска дагледжаная карова дае ня толькі мала малака і мала гною, але з ейнага малака нельга вырабіць і добрых (здравых, доўгатрываальных) вырабаў (масла, сыра), а гной з-пад такой сказіны мае вельмі малую вартасьць. Акрамя таго і сама гэтак дагледжаная жывёла вельмі хутка гібее і гіне.

Дзеля ўсяго гэтага кожны, хто мае якую-небудзь жывёлу і хоча мець з яе карысьць, павінен, між іншым: 1. забясьпечыць сваёй жывёле памагчымасьці вялікі, съветлы, сухі і цёплы хлеў; 2. самую жывёлу прынамся раз у дзень павінен выганяць з хлява на адну гадзіну на двор, а хлеў у гэтым часе старанна праветрыць; звальняе гаспадара ад гэтага абавязку толькі нязвычайная съюжэ і завея. 3. Чыстая жывёла ёсьць найлепшым пасьведчаньнем якасці цэлай гаспадаркі: пад жывёлу трэба добра съяліць, а самую жывёлу, перадусім сказіну і каня, — што-дзень старанна чысьціць. Вым'е ў дойнай каровы трэба перад кожным даеньнем абцираць чыстай, сухой съціркай.

C. Яновіч.

Haspadarčaja chronika.

Sušvietnaje zadaūženie ziemlarobstva. Anketa finansavaha kamitetu Lih Narodaū ustanavila, što adzin hektar ziamli pad kaniec 1930 n. abciążany byu daūhami: u Juheslavii — 59 dolara, u Estonii — 8.12 dolara u Polščy — 10.24 dolara, u Bałharyi — 10.97 dol. u Rumynii — 14.02 dol., u Łatvii — 14.71 dol. i ū Madziarščynie — 33.74 dol. Ahulnaje zadaūženie Polščy na toj-ža čas vynosila 251 milijon doleraū. — Da siahońniašniaha dnia daūhi hetyja jšče üzraſli i paciaželi, bo da ich daļučyliśia jšče niasplačanja pracenty, a płatničyja zdolnaści vioski abnizilsia jaše bolš.

Kali končyc a kryzys? „L'Europe Central“ piša, što pavodok dumak ekanamista i pakazańiau prošlaści, hasnadarčy kryzys u ziemlarobstwie zaciachnieca na daūžejšy čas, čym u promyśle i patryvae 10,15 a mo i 20 hadoū.

Vytryvajem? — Musim.

Novaja čyhunka ad Varapajeva da Druj urešcie kańczejecca. Ad 1-ha līstapada s. h. maje ūžo pačaca na novaj līnii ruch. Novaja līnija lučyć miastečki: Šarkauščynu — Novy Pahost i Miory — Druju.

Ceny ū Vilni ū pačatku m-ca kastyčnika.

ZBOŽŽA: U „Syndykatie Rolničym“ notavalisia za 100 kg.: žita — 16 — 17,25 zł., pšanica — 21—25 zł., Jaćmien na krupy — 16—17 zł., bulba — 5.50—6.50 zł., Avios — 13—15 zł.

Bulbu na rynku placili pa 80 hrašoū za pud.

MAŁOČNAJE: Polski Sojuz Kooperatyva Małačarskich i Jeječnych notavaū: masła najlepsze za kg u hurcie 3.10 zł., u detalu — 3.40 zł., masła stałovaje za kg u hurcie 2.90—3.20 zł., u detalu — 3.30 zł.; syry z tvaruha („litoūskija“) za kg u hurcie 2.00—3.00 zł., u detalu — 2.20—3.20 zł., jajki za kapu 4.80—6.00 zł., za štuku 8—12 hrašoū.

VUHOL I CEMENT: Vuhol z dastaūkaj da chaty — 61 zł za tonu (1.000 kg). Vahonami na tavarnaj stancyi — pa 52 zł; cement — za miasto 50 kg (3 pudy) 5.70 zł, za bočku 180 kg — 22.50 zł.

CENŁA budaujanja ūstavovahra raźmieru, z dastaūkaj, za 1000 štuk — 50—55 zł.; plečnaja čyrvona cehla — 50—60 zł., bielaja cehla — 46—50 zł.; prasavanaja mašnovaja cehla — 90 zł.

Kožny pračytaj!

Dziela ablachenja i abnižeńja koštaū pierasyłki hrošaj na „Samapomač“, na pošcie (P.K.O.) założana čekavaje konto. Numar konta 180.485. Pierasyłka hrašeja na heta konto adbyvajecca na adsylnym blankiecie (blankiet nadawczy) biasplatna.


Adsylnyja blankiety našaha konta daļučajucca da hazety. Chto-ž jaho nia maje, to musiē za 5 hrašoū kupač taki „blankiet nadawczy“ na svajoj pošcie, vypaūnič (zapisač) jaho, ustavič numar konta 180.485 i razam z hrašmi zdać na pošcie dla biasplatnej pierasyłki.

Adm. „Samapomač“.

Pišecie ū „Samapomač“ karespandedcy i spravazdačy, jak ražvivajucca pa našych vioskach kooperatyvyl

Redaktar: inž. A. KLIMOVIC.

Biełaruskaja Drukarnia im. Fr. Skaryny, Vilnius, Zavalnaja 6—10.



Да беларускіх коопэратываў.

Наша часопіс „Самапомач“ у першую чаргу ёсьць часопісій коопэратыўнай і як такая можа зъмяшчаць усякія абвесткі, якія ўставова і статутова забавязываюць кожную коопэратыву.

Дзеля гэтага абавязкам кожнай коопэратывы ёсьць даваць усякія абвесткі толькі і выключна ў сваю беларускую коопэратыўную часопіс „Самапомач“.

Памятайце аб гэтым кожны, хто пры-

ступае да арганізаваннія коопэратывы новай і ўстаўляйце адпаведную пастанову ў свой статут. Тыя-ж коопэратывы, якія ўжо існуюць, прыймееце адпаведную пастанову і правядзеце яе праз Агульны Сход сябраў Вашае коопэратывы.

Беларускія коопэратывы гуртуйцеся каля беларускай ч.сопісі.

Рэд. „Самапомачы“.

Беларуская Кнігарня „ПАГОНЯ“

па сабевартасці, а знача найтаней прадае і высылае поштай ўсякія беларускія кніжкі, журналы і газеты.

Паштовыя перасылкі высылаюцца толькі па атрыманьні прынамся аднай траціны вартасці заказу.

Усякую карэспандэнцыю кіраваць на адрэс:

Biełaruskaja Kniharnia „PAHONIA“, Vilnia, Zavalnaja vul. 6—10.

Ci viedajeś, że takie kooperatywna samapomač, jak jana ratuje ludziej ad biady i jakija im prynosić karyści?

Usio heta znajdzieś u knižcy inž. AD. KLIMOVICĀ:

„Leki na zdzieki“

Knižka heta kaštuje ūsiaho tolki 25 hrašoū (z pierasylkaj — 35 hr.). Hrošy možna pieraslać paštovymi značkami u piśmie na adres:

„Pahonia“ Vilnia, Zavalnaja 6—10.

Беларуская Друкарня ім. Д-ра Фр. Скарыны

АКУРАТНА і ХУТКА ВЫКОНВАЕ УСЯЛЯКІЯ ДРУКАРСКІЯ ПРАЦЫ ў ВА ЎСІХ (ЗА ВЫНЯТКАМ ЖЫДОЎСКАЙ) КРАЁВЫХ МОВАХ.

ЦЭНЫ КОНКУРЭНЦЫЙНЫЯ!

Адрэс друкарні:
Вільня, Завальная вуліца 6—10.

Čytajcie i vypiswajcie adzinuju bielaruskuju miesiačnuju časopiś moładzi

„ШЛЯХ МОЛАДЗІ“

jakaja drukujecca kirylitai i łacinkai i
KAŠTUJE TOLKI 2 zł. U HOD.

„Šlach Moładzi“ akuratna vychodzić užo 4 ty hod, źmiaščajučy materjały samaašvietnyja z haliny bielarskaj historyi, hieohrafii i literatury, a taksema staćci na temy uzhadavaūčyja, pryrodaznaučyja i inšyja.

Adres Redakcyi i Administracyi: Vilnia, Zavalnaja ulica Nr. 6 kv. 10.


Pierasyłka aplačana ryčaltam.

WILNO DZIENNIK MOCZYSTY

WILNO
DZIENNIK MOCZYSTY
WILNO
DZIENNIK MOCZYSTY

WILNO
DZIENNIK MOCZYSTY
WILNO
DZIENNIK MOCZYSTY

WILNO
DZIENNIK MOCZYSTY
WILNO
DZIENNIK MOCZYSTY



WILNO
DZIENNIK MOCZYSTY
WILNO
DZIENNIK MOCZYSTY



CANA NUMARU 40 HRAŠOŪ.